

№ 1(2), 1994


# ГОДНАСЬЦЬ

ВЫДАНЬНЕ ЗГУРТАВАНЬНЯ БЕЛАРУСКАЕ ШЛЯХТЫ



# ГОДНАСЫЦЬ

ВЫДАНЬНЕ ЗГУРТАВАНЬНЯ БЕЛАРУСКАЕ ШЛЯХТЫ



Modern History Archives  
Архіў Найноўшае Гісторыі  
Fond ..... справа.....

№ 1(2) МЕНСК 1994

## ЗЬМЕСТ

### Гісторыя стану

С. Рыбчонак. Менскія варштаты ў 1-й чвэрці 19 стагодзьдзя (Нарысы з гісторыі вольнамулярскага руху на Беларусі) ..... 3

### Гісторыя родаў

У. Вяроўкін-Шэлюта. Васіль Цяпінскі й род Слушкаў-Цяпінскіх у 16 стагодзьдзі ..... 15

### Шляхецкія сьпісы

А.А. Михайлов, А.А. Шумков. Белорусско-литовские и польские дворяне в родословной книге Псковской губернии ..... 22

### Малы гербоўнік беларускае шляхты

У. Вяроўкін-Шэлюта. Карыбут-Дашкевічы гербу "Карыбут" ..... 31

У. Вяроўкін-Шэлюта. Дашкевічы гербу "Ляліва" ..... 32

З. Яцкевіч. Пара-Левановічы гербу "Рагалья" ..... 33

С. Рыбчонак. Франкоўскія гербу "Мэнк" ..... 34

### Рэцэнзіі

Lesniewski S. Poczet hetmanow polskich i litewskich. XVIII wiek. — W-wa, 1992. — А. Самусік ..... 35

Аб'явы ..... 37

Пра аўтараў ..... 39

Contents ..... 40

Содержание ..... 40

"Годнасьць": выданьне  
Згуртаваньня  
Беларускае Шляхты.

Навукова-папулярны  
квартальнік.

Рэдактар — Уладзіслаў  
Вяроўкін-Шэлюта.

Мастак —  
Максім Капран.

Адрэса:  
Беларусь 220 102,  
Менск-102, а.с. 212.  
"Годнасьць".

Address:  
Hodnaść (Dignity)  
magazine.  
P.O. Box 212,  
Mensk-102,  
220 102 Belarus.

Facsimile: (0172)31-73-70

© "Годнасьць",  
М. Капран,  
малюнкі гербаў, 1994

© У. Вяроўкін-Шэлюта,  
1994

© А.А. Михайлов,  
А.А. Шумков, 1994  
© С. Рыбчонак, 1994  
© А. Самусік, 1994  
© З. Яцкевіч, 1994

Наклад —  
500 асобнікаў.

БЕЛАРУСКАЕ КООПЭРАЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЕ  
ТАВАРЫСТВА "АДРАДЖЭНЬНЕ", МЕНСК, 1994

## ГІСТОРЫЯ СТАНУ

Шанюнаму Алегу Дзядюшчыну  
на памяць. Менск  
25.05.94. СР

Сяргей Рыбчонак

### МЕНСКІЯ ВАРШТАТЫ У 1-Й ЧВЭРЦІ 19 СТАГОДЗЬДЗЯ (НАРЫСЫ З ГІСТОРЫІ ВОЛЬНАМУЛЯРСКАГА РУХУ НА БЕЛАРУСІ)

Гісторыя вольных муляраў пачынаецца не з цара Саламона, як яны самі цьвердзілі, і, нават, не зь сярэднявечных цэхаў Італіі, як шмат хто мяркуе, але з самых звычайных лёнданскіх клюбаў пач. 18 ст. За кароткі час мулярскія варштаты апанавалі амаль усе разьвітыя краіны сьвету — Францыю, Прусію, Аўстра-Угоршчыну, Злучаныя Штаты Амерыкі, Рэч Паспалітую, Расею ды інш.

Масонства ў Рэч Паспалітую пранікае з Прусіі, і з 1784 г., пасля стварэньня "Вялікага Усходу Польскага й Літоўскага", набывае трывалую арганізацыю.<sup>1</sup> На жаль, гэты працэс вельмі слаба адлюстраваны як у пісьмовых, гэтак і ў друкаваных крыніцах. Відавочна, што на землях Беларусі вольнамулярства было шчыльна звязана з Варшаваю. Але, вядомы прыклады пранікненьня масонства й з Усходу, гэтак, Бакунін сьцьвярджаў, што ў Магілёве, які з 1772 г. знаходзіўся ў складзе Расейскай імперыі, існаваў варштат "Геркулес у Калысцы"<sup>2</sup>.

З пачатку 19 ст. (1809—1814) пачынаецца другі этап масонскага руху на Беларусі. Асноўныя мэты й накірункі дзейнасьці вольных муляраў засталіся ранейшымі, у той час, як умовы існаваньня зьмяніліся карэнным чынам — не было больш шляхецкай вольнасьці, завітаў на Беларусь казённы дух імперыі.

Разам з тым, лібералізм маладога імператара Аляксандра I, аднаўленьне аўтаномнага Царства Польскага, паспрыялі зьяўленьню ў польска-беларускім грамадстве пэўных надзеяў. На вышэйшым узроўні пачаліся спрэчкі пра далучэньне да гэтага Царства літоўскіх губерняў (Віленскай, Горадзенскай, Менскай) ці стварэньня аўтаномнага Вялікага княства Літоўскага ў межах Расейскай імперыі. Надзеі муляраў на Аляксандра I былі настолькі моцныя, што яны шчыра сьвяткавалі ягоныя ймяніны (заснаваньне менскай "Паўночнай паходні" было, нават, прымеркавана да гэтае падзеі), лічылі яго сваім патронам і заклікалі да рашучых зьменаў у грамадстве. Пра гэта

сьведчыць напісаная з нагоды ўрачыстага сходу рацэя, дзе між іншым выказвалася ўдзячнасьць імператару, што ён "не забараніў варштату працаваць", што ягонья імкненьні супадаюць з мулярскімі й накіраваны да "адзінства й шчасьлівага быту ўсіх", набліжаюць гадзіну "калі моцны ланцуг [масонаў] ахіне ўсю прастору зямлі", а народ, які "ўзвысіцца ў сваіх імкненьнях, будзе бласлаўляць імя Аляксандра й варштат"<sup>3</sup>.

Несумненна, што філязофія масонаў на пач. 19 ст. мела гуманістычна-ліберальны накірунак францускага асьветніцтва, а асноўным прынцыпам іхнае працы была роўнасьць людзей, які прадэкляравала французская рэвалюцыя. Яскравы доказ таму прамова сябры "Паўночнай паходні" Людвіка Плятара ў 1817 г., што захавалася ў выглядзе пераказа чыноўніка, тады ён сказаў: "Толькі праз устанавленьне роўнасьці, праз іскру дабрачыннасьці, якую [мы] ў сакрэце на працягу вякоў захоўвалі, заясьнее некалі дзень адраджэньня ў які, дзеля аджыўнага сьвету, вернецца першая нявіннасьць, цнота й шчасьце". І далей, гаворачы пра вольнасьць і роўнасьць, адзначаў, "што перад тронам найпрэасьвяшчэннага аднолькава сагнуць калені, як сын і брат Каралеўскі, гэтак і рамесьнік, які жыве працаю сваіх рук; няма [у нас іншага] гаспадара, як закон [роўнасьці], таму кожны, без выключэньня, сьлепа падпарадкоўваецца й паслушным [яму] быць павінен, і гэта ёсьць праўдзівая, шмат вякоў таму ўстаноўленая й захаваная, адзіная дзеля ўсіх ісьціна ў абліччы закону ... Падпарадкоўваючыся гэтаму закону й зьнешнім абставінам, мы будзем супрацьстаяць [сваімі] намаганьнямі цёмнасьці, цешыць долю пакутных, памнажаць лік абаронцаў, памяньшаць ганіцеляў, пашыраць уладу роўнасьці й тады ператворым цёмных жыхароў у людзей, усіх людзей у братоў, а ўвесь сьвет у нявенчаную цноту, і народу зьменім сьвятыні"<sup>4</sup>.

Людзі, якія лічылі мэтай жыцьця самаўдасканаленьне, устанавілі ў сваёй арганізацыі досыць жорсткія правілы — ня мог быць масонам чалавек, які веў распуснае жыцьцё, піў, нават гуляў у карты, што выявіў, прыкладам, ананімны ліст, і яскрава пацьвердзіў таварыскі суд над сябрам П. Талачынскім<sup>5</sup>. Сярод муляраў былі выпадковыя й няўстойлівыя людзі, ды й сама хуткасьць зьяўленьня варштатаў гаворыць хутчэй пра пачуцьці, а не пра дзеі. У 1817 г. кіраўніцтва "Паўночнай паходні" зьявілася да Літоўскай правінцыйнай ложы зь лістом, дзе пісалася, што падмайстар ксёндз Самуэль Кастравіцкі не прымае ўдзелу ў працы варштату. Выкліканы на таварыскі суд той заявіў, што адзіная перашкода гэтаму — папскія булы, якія забараняюць сьвятарам удзел у масонскім руху, пра што ён быццам ня ведаў пры ўступу. Каб гэты выпадак не застаўся без пакараньня ложа прасіла "няхай падзе на яго заслужаная пагарда ўсіх братоў на сьвеце". Кастравіцкі ж на

разьвітаньне даслаў ліст былым прыцелям, дзе па хрысьціянску пісаў, што "ніколі не перастане лічыць іх братамі й сваімі блізкімі, якія заўжды маюць права на ягоную дапамогу"<sup>6</sup>. Але "браты" засталіся нязломнымі, толькі пашкадавалі ў сваёй пастанове, што на пач. 19 ст. на сьвеце яшчэ ёсьць людзі якім "[рэлігійны] фанатызм закрывае сьвятло ісьціны"<sup>7</sup>.

Нягледзячы на выключэньне некалькіх асобаў, варштат, усёж, нязначна палепшыў сваю дзейнасьць. Асноўным накірункам яго была дабрачыннасьць, грашовыя сродкі ў скарбніцу варштата паступалі двума шляхамі — гэта сяброўскія складкі за ўзьявдзеньне на ступень і дабрахвотныя ахвяраваньні. Ведама некалькі канкрэтных выпадкаў куды накіроўваліся грошы: у 1817 г. ахвяраванья Б. Бярновічам 700 руб. — мастаку Дамелю, у 1817 г. Трэмбінскім — на адзеду дзеля бедных, у 1818 г. Л. Дыбоўскі абавязваўся выплочваць па 100 зл. на год на карысьць бедных<sup>8</sup>. Зь вельмі цікавай ініцыятывай выступіў у 1820 г. магістар Ходзька. Ён прапанаваў стварыць у Менску школу дзеля выхаванья й навучанья бедных дзяцей па метаду Ланкастара<sup>9</sup>. Нажаль, невядома ці была гэтая ўстанова адчынена. Увогуле, прыкладаў дабрачыннасьці, аднак, няшмат.

\* \* \*

У Менску існавалі два варштаты: 1) сімвалічны, зь сяброўствам 1-3 ступені, г. зн. вучань, падмайстар і майстар (кіраўніцтва мела й вышэйшыя ступені) — "Паўночная паходня" і 2) вышэйшы капітул шкоцкі, зь сяброўствам 6-7 ступені, г. зн. рыцар усходу й кавалер злата-ружовага крыжа — "Гара Табар". Па нашых падліках у першым было ня менш 215 сябраў (лічба 222, што падаецца чыноўнікам, памылковая), другім — 31 сябра<sup>10</sup>. Зразумела, гэтыя лічбы агульныя за ўвесь час існаваньня варштатаў і досыць умоўныя. Шмат хто з муляраў быў адначасова ўдзельнікам некалькіх ложаў, як прыкладам, памешчык Менскага пав. П. Прыстаноўскі, які лічыўся ад 1814 г. у "Шчасьлівым вызваленьні" (Нясьвіж), ад 1816 г. у "Паўночнай паходні", а з 1819 г. у "Сьвятыні пакою" (Нясьвіж), урэшце, з 1821 г. у "Гары Табар"<sup>11</sup>. Вольныя муляры вельмі клапаціліся пра пашырэнне сеткі сваіх філіяў. Гэтак, памешчыкам Дзісенскага пав. І. Акушку, Валасоўскаму й С. Рашкоўскаму патрабавалася ў 1817 г. 3-я ступень каб заснаваць новую сімвалічную ложу ля свайго мейсца жыхарства<sup>12</sup>.

Заснавальнікамі "Паўночнай паходні" ў 1816 г. былі сямёра чалавек, бо лічылася, што менавіта гэтка колькасьць сябраў робіць ложу дасканалай. Былі гэта — Ян Барэйка-Ходзька, ініцыятар і першы магістар варштату, Ян Норвід, Пётр Прыстаноўскі, Ян Серакоўскі, Альберт Бургельскі, Вінцэнт Ляўковіч і Юзэф Рагоза<sup>13</sup>.

Як сьведчыць Малахоўскі-Лямпіцкі, ў 1820 г. пасады "Паўночнай Паходні" былі размеркаваны наступным чынам:

магістар — Дамінік Манюшка, былы маёр войскаў ВКЛ;

нам. магістра — Апалінары Ваньковіч;

нам. магістра па абрадах — Тэадор Любаўскі, загадчык Менскага вайсковага шпіталя;

1-ы дзорца — Мікалай Пашкоўскі, адвакат;

2-і дзорца — Вінцэнт Фрыбэс, сакратар Менскага грамадзянскага губернатара;

прадстаўнік у Правінцыяльным Літоўскім камітэце — Юзэф Завадзкі, друкар і выдавец;

аратар — схаваны пад ініцыяламі Z.I.;

сакратар — Вінцэнт Грынеўскі, адвакат 2-га дэпартаменту Менскага галоўнага суда;

нам. сакратара — Гіляры Якубоўскі, рэгент 2-га дэпартаменту Менскага галоўнага суда;

нам. па агульных мовах — Пётр Шнэйдэр, выкладчык гімназіі;

1-ы сьцюард — Юры Кабылінскі, тытулярны радца;

2-і сьцюард — Гіпаліт Гайдукевіч<sup>14</sup>.

Ложы мелі ў сваёй структуры службаў і ганаровых сябраў, што ў дачыненні да "Паўночнай паходні" выглядае гэтак: з 215 чалавек было 143 сябра, 9 службаў і 63 ганаровых сябра<sup>15</sup>.

Менскія муляры, на нашу думку, групаваліся вакол двух цэнтраў — гэта Менскі галоўны суд, 8 службаўцаў якога былі сябрамі "Паўночнай паходні" і Менская мужчынская гімназія, адпаведна 7 чалавек. Большасць жа сябраў паходзіла з сярэдняе й дробнае шляхты Менскага, Наваградзкага, Вілейскага, Дзісенскага й Барысаўскага пав. Менскай губерні, было некалькі службаўцаў дзяржаўных устаноў, адвакатаў, музыкаў, медыкаў, верагодна, што й яны былі шляхецкага паходжанья.

Менскай ложай найвышэйшага капітулу была "Гара Табар". Малахоўскі-Лямпіцкі аднёс зьяўленне гэтага варштату да 1818 г.,<sup>16</sup> паводле нашых крыніцаў гэта адбылося толькі ў красавіку 1821 г.<sup>17</sup> Ягоным магістрам быў абраны Менскі віцэ-губернатар Людвік Каменскі. Са сьпісу, што ён прадставіў уладам пасля закрыцця ложы, вынікае, што "Гара Табар" налічвала ня менш 31 сябра (пераважна з "Паўночнае паходні" і нясьвіскіх варштатаў)<sup>18</sup>. Грашовых рахункаў і архіву па ёй чыноўнікі не адкрылі, што нібыта сьцьвердзіла словы Каменскага, быццам, варштат не йснаваў увогуле, а ўсе ягоныя сябры плацілі складкі "Вялікаму ўсходу Польшкаму й Літоўскаму" асабіста. Але зусім пра супроцьлеглае сьведчыць факт атрымання А. Ваньковічам, Л. Ашторпам, А. Ратынскім і М. Зяновічам 8 кастрычніка 1821 г. 6-й ступені — рыцар усходу<sup>19</sup>.

Варштат усёж быў па сваёй дзейнасці хутчэй фікцыйны, яе ён

проста не пасьпеў распачаць. Нават раней указа Аляксандра I ад 1 жніўня 1822 г., намесьнік Царства Польшкага Заенчык, занепакоены ўсё большаю радыкальнасцю масонаў, (пра якіх Менскі губернатар у сакрэтным лісьце да Цэсарэвіча пісаў, што яны былі небяспечныя з-за сваіх імкненьняў "да роўнасці й незалежнасці"<sup>20</sup>), выдаў загад, згодна якому "Вялікі Усход Польшкі й Літоўскі" ліквідоўваўся да 1 кастрычніка 1821 г., а ўсе правінцыяльныя ложы, яму падпарадкаваныя, да 15 кастрычніка. Менавіта пасля гэтага загаду, 29 верасьня 1821 г. Вялікі магістар А. Ражнецкі даслаў у "Паўночную Паходню" ліст, дзе было сказана: "Зачыніць ложу і дзеля наступнага захаванья ўсіх архіваў, рэчаў, і грошай заснаваць камітэт з 3 чалавек... каб усё было схавана ў бяспечным мейсцы, каб пячаткі былі здадзены ў архіў, былі складзены інвентары ўсіх папераў, рухомай і нерухомай маёмасці, і разам з пастановамі пра зачыненні ложаў, былі перададзены Вялікаму магістру"<sup>21</sup>.

Прайшло амаль 7 гадоў покуль чыноўнікі Камітэта па разбору масонскіх архіваў скончылі сваю работу, і 24 студзеня 1829 г. цэсарэвіч накіраваў Менскаму грамадзянскаму губернатару загад, у якім між іншым ішла гаворка: "...5) усе масонскія паперы й архівы, а таксама пячаткі, кароны, ляскі й іншыя знакі, прысвоеныя розным ступеням і ўрадам, паклаўшы ў асобныя кufары, апячатаў, захоўваць у архіве грамадзянскага губернатара пры сакрэтных справах."<sup>22</sup>

Працяг гэтае справы албыўся праз 10 гадоў, і лёс матар'яльнае спадчыны масонаў не зайздросны. 21 ліпеня 1839 г. мясцовыя ўлады атрымалі загад Віленскага ваеннага губернатара кн. Доўгарукага: "Усе масонскія знакі, кнігі, паперы, дыплёмы й іншыя рэчы — па вырыцці ямы, ўнізу пад гарою, пры вуліцы вядучай каля Жыдоўскіх могілак да Ляхаўкі — спаліць"<sup>23</sup>. Выканалі гэты загад Менскі паліцмайстар маёр Тызенгаўзэн, павятовы страпчы Сямянкевіч і чыноўнік па спецыяльных даручэннях Будзька.<sup>24</sup>

#### Крыніцы і літаратура

1. Добрянский С.Ф. Масонские ложи в Литве // Записки СЗО РГО. — Вильно, 1911. — Кн.2. — С. 231 — 232.
2. Bakounine T. Les repertoires biographique des francs-masons russes. — Bruxelles, 1949. — S. 123 — 124.
3. НА РБ. — Ф. 295, воп. 1, спр. 286. — С. 226адв. — 227.
4. Тамсама, с. 227 — 227адв.
5. Тамсама, с. 218.
6. Malachowski-Lempicki S. Wolnomurarstwo na ziemiach dawnego WXL (1776 — 1822). — Wilno, 1930. — S. 34 — 35.
7. НА РБ. — Ф. 295, воп. 1, спр. 286. — С. 206 — 207.
8. НА РБ. — Ф. 295, воп. 1, спр. 286. — С. 203, 205, 208.

9. Тамсама, с. 231.
10. Тамсама, с. 163адв. — 164.
11. Тамсама, с. 171, 238, 241, 301адв.
12. Тамсама, с. 208адв. — 209.
13. Тамсама, с. 171.
14. Malachowski-Lempicki, s. 33 — 34.
15. НА РБ. — Ф. 295, воп. 1, спр. 286. — С. 163адв.
16. Malachowski-Lempicki, s. 59.
17. НА РБ. — Ф. 295, воп. 1, спр. 286. — С. 164.
18. Тамсама, с. 238 — 238адв.
19. Тамсама, с. 164.
20. Тамсама, с. 166адв.
21. Тамсама, с. 167 — 167адв.
22. Тамсама, с. 336.
23. НА РБ. — Ф. 295, воп. 3, спр. 76. — С. 13 — 14.
24. Тамсама, с. 32 — 33.

#### Дадатак 1

#### Сьпіс сябраў варштата "Паўночная паходня"

1. Гіляры Аборскі, падкаморы Менскі.
2. Віктар Азямблоўскі, адвакат Ігуменскіх прысутных месцаў.
3. Юзэф Акушка, Дзісенскі павет.
4. Ігнацы Алеша.
5. Ян Аляшкевіч, кварталны Радашковіцкі.
6. Гіляры Арцімовіч, доктар медыцыны.
7. Фэліцыян Арцімовіч, калужскі сакратар.
8. Антоні Арцішэўскі, падпалкоўнік Літоўскага ўланскага палка.
9. Казімер Аскерка, суддзя гранічны Вілейскі.
10. Ян Аскерка, маршалак Вілейскі.
11. Леан Ашторп.
12. Ануфры Багдановіч, паручык войскаў польскіх.
13. Ігнацы Багдановіч.
14. Казімер Багдановіч, Вілейскі павет.
15. Тэадор Багіжмольскі, капітан войскаў польскіх.
16. Матэвуш Бардзкі, падсудак Вілейскага павятовага суда.
17. Ян Барсук, суддзя Ігуменскага павета.
18. Францішак Беліковіч, з ложы Санкт-Пецярбурга.
19. Ян Беліковіч, падкаморы Полацкі.

20. Цыпрыян Беліновіч, кандыдат філязофіі, Менская гімназія.
21. Караль Бідэрман, надворны радца, дывізіённы лекар.
22. Ігнацы Брадоўскі, прэфэкт Менскай гімназіі.
23. Ян Брант, даглядчык вайсковых лазарэтаў.
24. Аўгустын Брасоўскі (Бжасоўскі), Дзісенскі павет.
25. Альберт Бургельскі.
26. Ігнацы Буцэвіч, падсудак Менскага павятовага суда.
27. Сарвацы Бярновіч, старшыня Менскага губернскага гранічнага суда.
28. Іван Бястужаў, адютант гэнэрала Фурка.
29. Фэлікс Вайдзевіч.
30. Вінцэнт Валадковіч, падкаморы Віленскі.
31. Канстанцін Валасоўскі.
32. Юзэф Валасоўскі, Дзісенскі павет.
33. Ліфтон-Арыст Вандзевіч, юнкер.
34. Апалінары Ваньковіч, Менскі павет.
35. Эдвард Ваньковіч, харужы Менскі.
36. Ян Ваньковіч, гранічны суддзя Менскі.
37. Аляксандар Вэйс, адютант Цэсарэвіча.
38. Ян Верчун, ротмістар уланскага Конна-Польскага палка.
39. Густаў Ветлер, палкоўнік войскаў расейскіх.
40. Фэлікс Вішнеўскі, пісар земскі Мазырскі.
41. Іван Вішнякоў, радца ?
42. Гіпаліт Гайдукевіч.
43. Алаізы Галаўня.
44. Вінцэнт Гарловіч, юнкер Татарскага ўланскага палка.
45. Мікалай Гатоўскі, на вайскавай службе.
46. Тамаш Гендэрсон.
47. Міхал Герман, каморнік.
48. Вінцэнт Грынеўскі, адвакат Менскага галоўнага суда 2-гі дэпартамент.
49. Каэтан Датамінскі.
50. Аляксандар Гэнрыцкі, штаб-лекар Менскага вайсковага шпіталя.
51. Фэрдынанд Дваржэцкі, падсудак Вілейскага павятовага суда.
52. Аўгустын Дрозд, настаўнік музыкі, гаспадар жаночага пансіёна.
53. Барнаба Дэдэрка.
54. Рох Дэдэрка, Вілейскі павет.
55. Леапольд Дзітоўскі.
56. Ігнацы Есьман.
57. Юстын Есьман, харужы Ігуменскі.
58. Ян Жылінскі, ксёндз, капэлян Менскай гімназіі.
59. Юльян Жэлігоўскі.

60. Юзэф Заблоцкі, ротмістар уланскага палка.
61. Тэадор Замоўскі.
62. Валенты Зубрыцкі (Замбжыцкі), Менскі павет.
63. Ігнацы Зяновіч, кандыдат філязофіі.
64. Міхал Зяновіч, Менскі губернскі маршалак.
65. Антоні Ёдка, Менскі галоўны суд, 2-і дэпартамент.
66. Ігнацы Іваноўскі, лаўнік Менскага галоўнага суда, 2-і дэпартамент.
67. Раман Іваноўскі, адвакат Менскага галоўнага суда, 2-і дэпартамент.
68. Ежы Кабылінскі, тытулярны радца.
69. Базыль Калкоўскі.
70. Васіль Каратокцін, падпрапаршчык войскаў расейскіх.
71. Міхал Карказевіч.
72. Ян Карказевіч, падсудак Барысаўскага павятовага суда.
73. Казімер Касоўскі, суддзя гранічны Ігуменскі.
74. Самуэль Кастравіцкі, ксёндз, выключаны ў 1817.
75. Ян Квяткоўскі, павятовы лекар Вілейскі.
76. Юзэф Лазінскі, артыст музыкі.
77. Міхал Лапіцкі, пісар земскі Вілейскі.
78. Юзэф Лапушынскі, магістар філязофіі.
79. Фёдар Лыкаў, доктар медыцыны.
80. Ян Любанскі, палкоўнік войскаў польскіх.
81. Тэадор Любаўскі, даглядчык Менскага ваеннага шпіталя.
82. Ян Ляндразын, паручык войскаў французскіх, гувернёр.
83. Сымон-Францішак Лянтоўскі, гэаметр.
84. Вінцэнт Ляўковіч, паручык войскаў польскіх.
85. Фэрдынанд Мадзалеўскі, служба варштата.
86. Людвік Мантэграндзі, капітан войскаў расейскіх, настаўнік Менскай гімназіі.
87. Дамінік Манюшка, адстаўны маёр войскаў польскіх, магістар варштата (1819).
88. Казімер Манюшка, доктар абодвух праваў.
89. Чэслаў Манюшка, былы капітан войскаў польскіх.
90. Юзэф Манюшка, харужы Барысаўскі.
91. Антоні Марціноўскі, адвакат Вілейскі.
92. Аўгустын Масыні, выхадзец з Францыі.
93. Міхал Матусевіч, служба варштата.
94. Стэфан Мацкевіч, Завілейскі павет.
95. Фэліцыян Машынскі, падсудак Ігуменскага павятовага суда.
96. Раман Міладоўскі.
97. Ян Мірскі, дэпутат Дзісенскага павета.
98. Ян Норвід.
99. Н. Пашкевіч, служба варштата.

100. Мікалай Пашкоўскі, адвакат Менскага галоўнага суда, 2-і дэпартамент.
101. Мікалай Підо(т), кандыдат філязофіі, Менская гімназія.
102. Афанасі Про(у)шынскі, суддзя гранічны Менскі.
103. Яўстафі Про(у)шынскі.
104. Пётр Прыстаноўскі.
105. Антоні Пятрыкоўскі, артыст музыкі.
106. Юзэф Пятух.
107. Юзэф Рагоза.
108. Францішак Ражанскі.
109. Людвік Ракіцкі, стацкі радца.
110. Міхал Ракіцкі, Рэчыцкі павет.
111. Аляксандар Раманус, адстаўны капітан войскаў польскіх.
112. Антоні Ратынскі.
113. Эмануэль Рашэт, падпалкоўнік войскаў расейскіх.
114. Серафін Рашкоўскі, Дзісенскі павет.
115. Антоні Салагуб.
116. Ян Серакоўскі.
117. Канстанцін Станскі, былы маёр войскаў польскіх.
118. Матэвуш Стравінскі, артыст музыкі.
119. Казімер Сулістроўскі, губернатар Менскі, магістар варштата (1819).
120. Рамуальд Сымановіч.
121. Станіслаў Сьвентаржэцкі.
122. Ян Сьнітка, павятовы казначэй Менскі.
123. Павел Сьцяпанаў, палкоўнік войскаў расейскіх.
124. Аляксандр Сямінскі.
125. Вінцэнт Сянкевіч, Менская гімназія.
126. Пётр Тарчынскі.
127. Аляксандар Трабінскі, чыноўнік 13 клясы.
128. Караль Трыцнскі (Тжцынскі), артыст музыкі.
129. Францішак Ужыхоўскі, служба варштата.
130. Ян Федаровіч, служба варштата.
131. Вінцэнт Фрыбэс, сакратар Менскага грамадзянскага губернатара.
132. Францішак Фрыбэс, адстаўны капітан войскаў польскіх, бугальтар варштата.
133. Міхал Фрэйт, артыст музыкі.
134. Ян Хаецкі, земскі іспраўнік Віленскі.
135. Ігнацы Ходзька, сакратар пры Яну Ходцы.
136. Ян Ходзька, 1-шы магістар варштату (1816—1818).
137. Юзэф Цюндзявіцкі, суддзя гранічны.
138. Людвік Чарніхоўскі, маршалак Вілейскі.
139. Апалінары Чачот, суддзя гранічны Менскі.

140. Ян Чачот, кандыдат філязофіі, Менская гімназія.
141. Іван Чмыхаў, сакратар Менскага галоўнага суда, 1-ы дэпартамент.
142. Вінцэнт Шалькевіч, артыст музыкі.
143. Пётр Шнэйдэр, Менская гімназія.
144. Станіслаў Штэйн, ксёндз, капэлян Конна-польскага ўланскага палка.
145. Паўліні Шулякоўскі, служба варштата.
146. Міхал Шышка.
147. Казімер Эйтвід, служба варштата.
148. Сігізмунт Эстка, суддзя гранічны Ігуменскі.
149. Якуб Эстка, суддзя гранічны Вілейскі.
150. Гіляры Якубоўскі, рэгент Менскага галоўнага суда, 2-і дэпартамент.
151. Павел Яленскі, Мазырскі павет.

#### Дадатак 2

#### Ганаровыя сябры варштату "Паўночная паходня"

1. Людвік Агінскі, дырэктар польскага тэатра.
2. Еранім Адынец, Слуцкі павет.
3. Юзэф Аксамітоўскі, паручык войскаў польскіх.
4. Нарцыз Алізар, Валынская губерня.
5. Вінцэнт Ахлі, Наваградзкая ложа.
6. Ян Буцэвіч, адстаўны маёр войскаў расейскіх.
7. Малхер Валадковіч, маршалак Віленскі.
8. Флярыян Відза, суддзя апеяцыйны Царства Польскага.
9. Валенты Вілкашэўскі, палкоўнік войскаў польскіх.
10. Ежы Вільчэўскі, шамбелян двара польскага.
11. Станіслаў Венгжэцкі, старшыня камерцыйнага трыбуналу.
12. Адам Гарабурда, суддзя Слуцкі.
13. Лаўрэнты Гаркоўскі, Санкт-Пецярбургская ложа "Белы арол".
14. Юзэф Гарэцкі, Санкт-Пецярбургская ложа "Белы арол".
15. Людвік Гінэт, кантралёр Царства Польскага.
16. Адам Гінтэр, былы старшыня Менскага суда, 1-ы дэпартамент.
17. Габрыэль Гольц, доктар медыцыны.
18. Караль Гофман, палкоўнік войскаў польскіх.
19. Якуб-Фрыдрык Гофман, прафэсар Варшаўскага ўніверсітэта.
20. Эрнэст Гродак, прафэсар Віленскага ўніверсітэта.
21. Вінцэнт Дабранскі.
22. Тадэвуш Дамброўскі, жывапісец.
23. Урышаслом Дамброўскі, суддзя гранічны Слуцкі.

24. Ян Дамель, жывапісец.
25. Ксаверы-Францішак Дарифэльд, мецэнал пры найвышэйшым суду.
26. Міхал Длускі, прэлат Віленскі.
27. Адам Жамойцель.
28. Адам Жэвускі, Санкт-Пецярбургская ложа "Белы арол", сенатар.
29. Юзэф Завадзкі, тыпограф Віленскага ўніверсітэта.
30. Казімер Каменскі.
31. Людвік Каменскі, былы Менскі віцэ-губернатар.
32. Станіслаў Класоўскі.
33. Ян Котвіч.
34. Станіслаў Курчынскі, прафэсар артылерыйска-інжынернай школы.
35. Ян Лёншон, адстаўны капітан войскаў польскіх.
36. Якуб Лібельт.
37. Якуб-Герман Лібельт.
38. Юзэф Маркіяновіч, Санкт-Пецярбургская ложа.
39. Міхал Мацкевіч.
40. Караль Мураўскі, гэнэрал войскаў польскіх.
41. Канстанцін Навамітскі.
42. Банавентура Навіцкі.
43. Матэвуш Навіцкі, гэаметр.
44. Адам Непакайчыцкі, маршалак Слуцкі.
45. Ян-Антоні Нофак, банкір.
46. Станіслаў-Костка Патоцкі, магістар "Усходу Польскага", міністар асьветы й рэлігіі [Княства Варшаўскага].
47. Аляксандар Пацей, былы абозны Літоўскай кавалерыі.
48. Аляксандар Пейкер, гэнэрал войскаў расейскіх.
49. Людвік Плятар, стацкі радца.
50. Ян Развадоўскі, гэнэрал войскаў польскіх.
51. Аляксандар Ражнецкі, гэнэрал войскаў польскіх.
52. Міхал Сабескі.
53. Ян Сергушэўскі, ротмістар Конна-Польскага ўланскага палка.
54. Станіслаў Сержыінскі, паручык войскаў польскіх.
55. Юзэф Сіпайла, Санкт-Пецярбургская ложа "Белы арол".
56. Юзэф Струміла, радца.
57. Антоні Турскі, Слуцкі павет.
58. Вінцэнт Тышкевіч, Барысаўскі павет.
59. Мікалай Філімонаў, палкоўнік войскаў расейскіх.
60. Ануфры Хрушчэўскі.
61. Юзэф Эльсьнер, дырэктар музыкі.
62. Адам Эстка, Віленская ложа.
63. Станіслаў Язерскі, Слуцкі павет.

Дадатак 3  
Сябры варштату "Гара Табар"

1. Леан Ашторп, маршалак Ігуменскі.
2. Малхер Вайніловіч, былы маршалак Вілейскі.
3. Флярыян Вайніловіч, гэнэрал войскаў польскіх.
4. Малхер Валадковіч, былы маршалак Вілейскі.
5. Апалінары Ваньковіч, былы павятовы маршалак Менскі.
6. Тамаш Гендэрсон, павет Слуцкі.
7. Габрыэль Гольц, доктар медыцыны.
8. Хрызастом Дамброўскі, межавы суддзя Слуцкі.
9. Адам Жамойцель, Слуцкі павет.
10. Міхал Зяновіч, былы губернскі маршалак Менскі.
11. Густаў Ігельстром, брыгадны гэнэрал.
12. Казімер Каменскі, былы суддзя Лідзкі.
13. Людвік Каменскі, былы старшыня Менскага галоўнага суда, былы Менскі віцэ-губернатар.
14. Дамінік Манюшка, маёр войскаў польскіх.
15. Кароль Ма(у)роўскі, гэнэрал-маёр войскаў польскіх.
16. Міхал Мацкевіч.
17. Юзэф Мітарнаўскі, грамадзянскі суддзя Наваградзкі.
18. Ігнацы Мухлінскі, Наваградзкі павет.
19. Банавентура Навіцкі, капітан былых войскаў польскіх.
20. Адам Непакайчыцкі, маршалак Слуцкі.
21. Пётр Прыстаноўскі, Менскі павет.
22. Людвік Развадоўскі, Слуцкі павет.
23. Ян Развадоўскі, гэнэрал войскаў польскіх.
24. Антоні Ратынскі, Ігуменскі павет.
25. Казімер Рдултоўскі, былы маршалак Наваградзкі.
26. Дамінік Рэйтан, адстаўны падпалкоўнік, Слуцкі павет.
27. Антоні Салагуб, Менскі павет.
28. Антоні Турскі, суддзя Лідзкі.
29. Францішак Фрыбэс.
30. Караль Чапскі, былы Менскі павятовы маршалак.
31. Станіслаў Язерскі, Слуцкі павет.

ГІСТОРЫЯ РОДАУ

Уладзіслаў Вяроўкін-Шэлюта

ВАСІЛЬ ЦЯПІНСКІ Й РОД СЛУШКАУ-ЦЯПІНСКІХ У 16 СТАГОДЗЬДЗІ

Пра Васіля Цяпінскага напісаны шэраг артыкулаў, ён згадваецца ў энцыклапедыях і падручніках, але постаць яго даволі загадкавая. Можна таму, што яму надавалі мала ўвагі, бо на сёняшні дзень самая грунтоўная праца пра Цяпінскага налічвае 34 старонкі.<sup>1</sup>

Невядома канкрэтна і пра ягонае паходжаньне, найменьне Цяпінскі відавочна звязанае зь земляўладаньнем. Доўнар-Запольскі сьцьвярджаў, што поўнае прозьвішча, — гэты Цяпінскі-Амельяновіч,<sup>2</sup> а пазьнейшыя даследчыкі лічылі "Цяпінскі" нахштальт псеўдоніма.

Аднак прозьвішча Цяпінскі бытавала й аж да 19 ст., калі шляхцічы Слушка-Цяпінскія былі зацьверджаныя ў дваранстве Расейскай імперыі. Тут выклікае цікавасьць спалучэньне гэтых прозьвішчаў.

Калі росшук Цяпінскіх у радаводнай літаратуры даў малы плён, дык род Слушкаў (ці Служкаў) быў шырока вядомы. Асабліва цікавыя матарялы падае Банецкі.

Пад 1516 г. ён згадвае каралеўскага баярына Грыгорыя Амялянавіча Слушку, які пакінуў пасья сябе двух сыноў Івана й Паўла. Увагу прыцягваюць апошнія словы артыкула: "Іван дзедзічыў у 1547 годзе на Цяпіне і Новым сяле, а Павел на Вяжыне."<sup>3</sup>

Ня менш важкія сьведчаньні атрымліваем зь ліста Жыгімонта Аўгуста (1550) — "Жаловал нам городничии наш киевский, державца любецкий пан Иван Григор[ь]евич Служка из братею кровными своими Миколаем а Матеем Ивановичи Тяпиньскими..."<sup>4</sup> Словы "братею кровными" адразу кідаюцца ў вочы, бо кроўны азначае родны па крыві, які паходзіць ад адных продкаў.<sup>5</sup>



ВАСИЛЬ ЦЯПІНСКИЙ, 1608

З прыведзенага робіцца зразумелым, што прозьвішча Цяпінскі ўтварылася ад назвы маёнтка. Гэткіх прыкладаў ведама шмат, вялікая колькасць шляхецкіх прозьвішчаў паходзяць з гэтага караню.

Са згаданага ўжо можна пабудаваць пэўную гэнеалёгію, на версе якой Амяльян, у яго два сыны Грыгор Слушка й Іван. У Грыгора сыны Іван і Павел, а ў Івана Мікалай і Мацей Цяпінскія. Сюды ж трэба дадаць і сястру Паўла й Івана Слушкаў, што была замужам за Андрэем Багданавічам Шалухой, дзяржаўцам Крычаўскім. Ён у лісьце да Івана называе яго шурынам.<sup>6</sup> А ў попісе войска ВКЛ 1565 г. даведваемся яе ймя — Ганна.<sup>7</sup>

Грыгор Амяльянавіч Слушка быў дваранінам гаспадарскім, Цырынскім намесьнікам пана Яна Забярэзінскага. Апошнім разам ён згадваецца ў 1517 г.<sup>8</sup> Аб мяркуемым сыне Амяльяна Іване, што пачаў род Цяпінскіх, нічога нам сёння невядома.

Пра Паўла Грыгоравіча ведама таксама няшмат: быў ён войтам Камянецкім, дзяцей не пакінуў, памёр пасья 1547 г.<sup>9</sup>

Іван Грыгоравіч — постаць значна больш амбітная, згадваецца ва ўсіх гэрбоўніках — быў ён Кіеўскім гараднічым, Любецкім і Навадворскім старостам. Жонка яго Багдана Лазчанка, дачка Васіля. Памёр ён дзесьці ў 1560 г.<sup>10</sup>

З сыноў Івана называюць толькі Мікалая<sup>11</sup> й лічаць яго адзіным, але быў яшчэ сын Іван. 31 ліпеня 1565 г. на попіс войска літоўскага ён выстаўляе 3 коней, двух з Крыгалава й аднаго зь Відагошча.<sup>12</sup> А нам ведама, што Іван Грыгоравіч ужо памёр, тым больш у гэтым жа попісе Багдана Лазчанка выстаўляе коней сярод "пачты паней вдовь".<sup>13</sup> Яшчэ адным доказам гэтага можа служыць тое, што Кіеўскага гараднічага называлі Слушка Стары,<sup>14</sup> напэўна рабілі гэта на тое, каб ня блытаць Івана-бацьку зь Іванам-сынам.

Але, мабыць, ён загінуў у войнах з Масковіяй, бо ўжо ў 1567 г. зь Відагошча каня выстаўляе Мікалай Слушка,<sup>15</sup> у будучым староста Крычаўскі.<sup>16</sup>

Братоў у іх больш не было, а сясьцёр, можа, й тры. Нясецкі называе толькі адну Рэгіну, што была замужам за Марцінам Палецкім.<sup>17</sup> Адзіны дакумент, дзе яна згадваецца, — тэстамент Марыны Гастомскай (1592), называе яе Раінаю.<sup>18</sup> Садкоўская, якая дасьледвала архіў Слушкаў, піша, што не знайшла згадкаў, каб яна была дачкою Івана Грыгоравіча. Між тым лічыць ейнаю сястрою Ганну, што была за Юрыям Зяновічам (1586).<sup>19</sup>

У попісе войска ВКЛ 1565 г. разам з Багданаю Лазчанкаю сярод удовіх пошт названа й "пані Мальхорова Орыковичова Ганьна Слушанька".<sup>20</sup> (Напэўна яна да шлюбу зь Зяновічам была замужам за Арыковічам). Калі ўлічваць, што Ганна дачка Багданы, то трэба прызнаць, што Раіна таксама дачка Івана Грыгоравіча Слушкі.

Згадкі пра яшчэ адну Слушчанку знайшла Садкоўская — гэта Настасья, жонка Андрэя князя Лукомскага, яе без умоў залічвае за сястру Мікалая.<sup>21</sup>

Пра дзяцей Івана Іванавіча Слушкі нам нічога невядома. Адно толькі нейкая Матысава Слушчанка набыла ў 1557 г. дом у Вільні,<sup>22</sup> але ці была яна дачкою Івана-малодшага (ці можа нейкага невядомага Слушкі), сьцьвердзіць нельга.

Мікалай Іванавіч жа пакінуў чатырох дзяцей разам з Гальшкаю Іванаўнаю Кміцянкаю — гэта Мікалай, Крыштаф, Аляксандар і Ганна.<sup>23</sup> Памёр Крычаўскі староста прыкладна ў 1583 г.

Згаданыя вышэй зьвесткі — амаль усё, што ведама пра Слушкаў у 16 ст. Зьвестак пра Цяпінскіх захавалася йшчэ менш.

Пра сыноў Мікалая Цяпінскага даведваемся з тэстамента ягонай жонкі Матрэны, іх было трое — Васіль, Ждан і Іван-Война.<sup>25</sup> Тутжа згадваецца й Мікалай Слушка, старосьціч Любецкі, дваранін ЯКМ, яму даручаецца ў апеку Война. Яшчэ адно ймя з дакумента — гэта ўнука Марына, але чыя яна дачка, не названа. Калі палічыць, што Война непаўналетні, дык ці Васіля, ці Ждана.


Сыноў Васіля Абрама й Табіяша называе ў сваёй працы Доўнар-Запольскі.<sup>26</sup> Пра яшчэ аднаго, Канстанціна, паведамляюць дакументы, нядаўна расшуканыя ў НА Беларусі.<sup>27</sup> Тут, дарэчы, згадваецца й імя іхнае маці — Зоф'і князеўны Жыжэмскай, але яно было вядома й раней.<sup>28</sup>

Асабліва цікавыя зьвесткі дае дакумент, дзе гаворыцца пра мінулыя падзеі. Абрам і Канстанцін кажуць (1600), што ехалі "по справе своей ... с паном Иваном и Василием Матвеевичами Тяпинскими о забите через них отцу ношого пана Василя Тяпинского."<sup>29</sup>

Гэтае злачынства, калі браты забілі стрыечнага брата мела даўнія карані. Яшчэ іхныя бацькі судзіліся адзін з адным (1539) і, напэўна, нагодай гэтаму было Цяпіна.<sup>30</sup> Бо яшчэ доўга маёнтак будзе выклікаць шматлікія судовыя справы.

Акрамя ужо вядомых сыноў Мацей меў яшчэ аднаго — Марціна, пэўна, старэйшага. Яны згадваюцца ў попісе войска 1565 г.,<sup>31</sup> прычым у попісе 1567 г. Мацей запісаны як "сам дей старь"<sup>32</sup> і таму выстаўляе замест сябе слугу, як двума гадамі раней сына.

Першым разам Мацей названы, як "Матей Омелянович Тяпин-



Гэrb "Астоя"

ски".<sup>33</sup> такім кшталтам называўся й Васіль, як пра тое пісаў Доўнар-Запольскі.<sup>34</sup> Тут можа быць два тлумачэньні гэтае зьявы.

Па-першае, гэта можа быць вытворным ад імя іхнага прадзеда, як, напэўна, й ёсьць. Здараецца, што з гэтага й пачынаецца новы род. Менавіта гэтага караню Пятровічы, Клімовічы, Янушкевічы, тым больш, што вядомы й Амеляновічы.

На другую мажлівасьць зьвернула ўвагу Бабкова — гэта назва земляўладаньня. У яе прыкладзе фігуруе маёнтка жонкі Васіля Зоф'і (Васілеўны?) князеўны Жыжэмскай<sup>35</sup>. Але мажліва, што нейкая Амелянаўшчына ці Амелянаўка была і ў Мацей.

Маёмасныя дачыненні таго часу вельмі складаныя й заблытаныя. Не выключэньне й Цяпіна. Каму яно канкрэтна належала, вызначыць цяжка, бо кожны раз, як маёнтка згадваецца ў дакумэнтах, уладальнік іншы.

У 1547 г., згодна з Банецкім, Цяпіна належала Івану Грыгоравічу Слушку<sup>36</sup>. А ў 1550 г. ён разам са стрыечнымі братамі скардзіўся Жыгімонту Аўгусту на жонку Януша Юр'евіча князя Гальшанскага, Альжбэту Мікалаеўну князеўну Радзівіл, якая захапіла мястэчка Чашнікі, што апісваецца як складаная частка Цяпінскага маёнтка<sup>37</sup>.

У Полацкай рэвізіі 1552 г. згадваюцца Мацей (названы як Matwiey) і Мікалай Іванавіч Цяпінскія, прычым пісаны яны паасобку й кожны "маеть именье отчизное, дворець Тяпино с пашнею."<sup>38</sup>

Попіс Полаччыны, праведзены маскоўскімі дзякамі ў 7071 (1563) і ў 7074 (1566) г, падае "Тяпинскіе земли ... вотчина пана Миколая Тяпинскаго"<sup>39</sup>.

У 1580 г. ніводзін зь іх ня згадваецца, з Цяпінскіх выступаюць толькі Марцін і Васіль, і то, як захопнікі чужых земляў<sup>40</sup>. А ў 1588 г. па сьведчаньню Доўнар-Запольскага ўладальнікамі Цяпіна былі Мацей і Мікалай<sup>41</sup>.

Становішча вельмі цікавае — тастамент Матрэны Цяпінскай называе мужа свайго Мікалая нябожчыкам у 1563 г.<sup>42</sup> Мікалай Іванавіч Слушка таксама ўжо памер (к. 1583).

Найбольш праўдападобным тлумачэньнем будзе, што пад маскалямі згадваецца Мікалай Іванавіч Слушка, а пазьней ягоны сын, таксама Мікалай. Менавіта ён у 1591 г. застаўляе маёнтка на тры гады Юрыю Наркевічу<sup>43</sup>. У хуткім часе й гэты Мікалай памірае — 1597 г.<sup>44</sup> Цяпіна пераходзіць да ягонага брата Крыштафа, які ў 1601 годзе прадаў маёнтка князю Станіславу Сьвірскому<sup>45</sup>.

Але Доўнар-Запольскі падае, што ў 1604 г. сыны Васіля Цяпінскага Абрам і Табіяш судзіліся за Цяпіна<sup>46</sup>.

Як відаць, маёмасныя стасункі паздаюцца вельмі заблытанымі. Але вырашэньнем гэтае праблемы зьяўляецца тое, што пэўна пад найменьнем Цяпіна рэпрэзентуюцца два паселішчы, прытым знаходзіліся яны ў непасрэдным суседзтве.

Доказы гэтаму мы знаходзім у працы Аглобіна, які склаў мапу Полаччыны 16 ст. на падставе расейскіх пісцовых кнігаў часу, калі Масковія захапіла гэтыя землі. Ён называе поруч зь сялом Цяпіна за адну вярсту пагост Цяпіна<sup>47</sup>. Пагост жа, акрамя вядомага значэньня могілак можа быць і населеным месцам, прычым у 16 ст. менавіта гэтае азначэньне пераважна скарыстоўвалася<sup>48</sup>.


Гэткая ж праблема паўстае й зь вядомым публіцыстам. Як ужо бачна было два Васілі Цяпінскія, а вядомы рэфармацыйны дзеяч сябе па бацьку не называў. Гэта ўжо пазьнейшыя дасьледчыкі ягонае творчасці надалі яму бацьку Мікалая, адрыцьцё ж стрыечнага брата-цёзкі ставіць вельмі шмат пытанняў. Раней усё, што ведама пра Васіля Цяпінскага, прыпісвалася аднаму чалавеку, а іх было два. Лічылася, што Цяпінскі памёр каля 1604 г.<sup>49</sup>, дакументы са "Спадчыны" гавораць пра сьмерць Васіля Мікалаевіча раней або ў 1600 г.<sup>50</sup>. Калі ўсё ж памёр беларускі кнігавыдавец і рэфарматар Васіль Цяпінскі, хто быў ягоным бацькам — на гэтыя й на шмат іншыя пытаньні адказы даць сёньня немажліва, але будзем мець надзею, што будучыя архіўныя адкрыцьці дапамогуць знайсці іх.

#### Крыніцы і літаратура

1. Довнар-Запольский М.В. В.Н. Тяпинский, переводчик Евангелия на белорусское наречие. — СПб., 1899
2. Там же, с. 20
3. Boniecki A. Poczet rodow w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XV i XVI wieku. — W-wa, 1887. — S. 322.
4. Шляхам гадоў. — Мн., 1990. — Вып. 2. — С. 334.
5. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. — Мн., 1989. — Т. 5. — С. 119.
6. АСЗР. — Вильно, 1867. — Т. 1. — С. 131 — 133.
7. Литовская метрика. — Отд. 1. — Ч. 3. : Книга публичных дел. — Пг., 1915. — Стб. 242. — (РИБ; Т. XXXIII).
8. Литовская метрика. — Отд. 1. — Ч.1. : Книга судных дел. — Пг., 1903. — Стб. 476, 514-515. — (РИБ; Т. XX).
9. Sadkowska C. Genealogia rodu Sluszkow i ich archiwum (szkic genealogiczno-archiwalny) // Archeion. — W-wa, 1969. — LIII. — S. 62.
10. Там же, s. 61.
11. Niesiecki K. Herbarz Polski. — Lipsk, 1841. — Т. VIII. — S. 413; Sadkowska, s. 62.
12. Литовская метрика, стб. 248 — (РИБ; Т. XXXIII).
13. Там же, стб. 242.
14. Sadkowska, S. 61.
15. Литовская метрика, стб. 248 — (РИБ; Т. XXXIII).
16. АВАК. — Вильна, 1912. — Т. XXXVI. — С. 267, 370, 427, 430.
17. Niesiecki, s. 413-414.
18. АСЗР. — Вильна, 1869. — Т. 6. — С. 289.
19. Sadkowska, s. 63.

20. Литовская метрика, стб. 248. -- (РИБ; Т. XXXIII).  
 21. Sadkowska, s. 63-64.  
 22. Tamze, s. 63  
 23. Kojalowicz W.W. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego, tak zwany Compendium... -- Krakow, 1897. -- S. 207; Niesiecki, s. 414; Sadkowska, s. 63; АВАК. -- Вильна, 1887. -- Т. XIV. -- с. 355, 411, 635, 637, 644; АВАК. -- Вильна, 1912. -- Т. XXXVI. -- с. 370, 379-380.  
 24. Sadkowska, s. 62.  
 25. Шляхам гадоў, с. 335-337.  
 26. Довнар-Запольский, с. 21.  
 27. Спадчына. -- 1991. -- № 3. -- С. 15-19.  
 28. Довнар-Запольский, с. 21.  
 29. Спадчына, с. 16.  
 30. Беларускі архіў. -- Мн., 1928. -- Т. II. -- С. 282.  
 31. Литовская метрика, стб. 253. -- (РИБ; Т. XXXIII).  
 32. Там же, стб. 533.  
 33. Там же, стб. 253.  
 34. Довнар-Запольский, с. 20.  
 35. Бабкова В. Василь Цяпінскі. Новыя дакументы // Спадчына. -- 1991. -- № 3. -- С. 15.  
 36. Воніескі, s. 322.  
 37. Шляхам гадоў, с. 335.  
 38. Лаппо И.И. Полоцкая ревизия 1552 года. -- М., 1905. -- С. 148-149.  
 39. Тетрадь; в ней писаны рубежи городу Полотцу и Полотцкому повету ... // ВОИДР. -- М., 1856. -- Кн. 24. -- С. 3-4; Писцовые книги XVI века. -- СПб., 1877. -- Отделение II. -- С. 423.  
 40. Лаппо И.И. Описание Полоцких владычных, монастырских и церковных земель ревизорами 1580 года // ЧОИДР. М., 1907. -- Кн. 3. -- С. 2, 13.  
 41. Довнар-Запольский, с. 21.  
 42. Шляхам гадоў, с. 335.  
 43. АВАК. -- Вильна, 1887. -- Т. XIV. -- С. 411.  
 44. Sadkowska,  
 45. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. W-wa, 1880. -- Т. I. -- S. 670.  
 46. Довнар-Запольский, с. 31.  
 47. Оглобин Н. Объяснительная записка к карте Полоцкого повета 2-й половины XVI века // САИ. -- 1880. -- Кн. 4. -- С. 60.  
 48. Словарь русского языка XI-XVII вв. -- М., 1989. -- Вып. 15. -- С. 196-197.  
 49. БелСЭ. -- Мн., 1974. -- Т. 11. -- С. 164.  
 50. Спадчына, с. 16.

## РАДАВОД СЛУШКАУ-ЦЯПІНСКІХ У 16 СТ.



\* ад яго ідзе далейшы радавод Слушкаў.

\*\* ад яго ідзе далейшы радавод Цяпінскіх (Слушкаў-Цяпінскіх).

А.А.Михайлов  
А.А.Шумков

### БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ДВОРЯНЕ В РОДОСЛОВНОЙ КНИГЕ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Работая над составлением Алфавита псковского дворянства, нельзя было не обратить внимание на значительную долю некоренных дворянских родов. Наибольшее количество из них приходится на белорусско-литовскую шляхту. Из 1200 дворянских родов, внесенных в дворянскую родословную книгу Псковской губернии, до 20 % составляют выходцы из Белорусских и Литовских губерний и Царства Польского. Еще больший процент их мы видим в Общем списке псковских помещиков. Если в конце 18 — первой половине 19 в. мы почти не встречаем помещиков белорусско-литовского происхождения (как, впрочем, и выходцев из других мест) не внесенных или не попытавшихся записаться в родословную книгу, то во второй половине 19 — начале 20 в. больше половины из них остаются несопричисленными к псковскому дворянству.

В настоящей работе мы не ставили себе целью вскрыть причины перемещения белорусско-литовской шляхты в русские губернии. Отметим только некоторые моменты связанные с конечным пунктом перемещения — Псковской губернией. Это, конечно, географическая близость к Белоруссии, такая близость способствовала и поискам места службы и подходящего для покупки имения, и приисканию невесты. Именно эти три мотива основные при переселении в губернию, были причины и в самой Псковщине, требовавшие притока свежих сил, в первую очередь бедность большей части псковского дворянства. Неравномерно было расселение белорусско-литовских выходцев и в самой губернии, наибольшую их часть мы видим в Великолуцком, Опочечком и Новоржевском уездах, и практически не встречаем в Порховском, самом благополучном в губернии.

В настоящее время не представляется возможным дать полный список псковских помещиков белорусско-литовского происхождения, это дело будущего. В предлагаемый перечень мы включили тех из них,

кто был сопричислен к псковскому дворянству или подавал прошения на таковое, исходя из следующих признаков:

фамилии утвержденные в правах потомственного дворянства указами Герольдии, Временного Присутствия Герольдии и Правительствующего Сената по губерниям Белоруссии и Литвы, а так же указами Герольдии Царства Польского;

фамилии признанные в правах потомственного дворянства определениями Псковского Дворянского Депутатского Собрания (как утвержденные, так и не утвержденные соответствующими указами), представители которых показали себя из белорусско-литовских или польских дворян;

фамилии признанные в правах потомственного дворянства по выслуге необходимых военных или гражданских чинов и внесенных определениями Псковского Д.Д.С. во 2 и 3 части родословной книги Псковской губернии, представители которых показали себя уроженцами Белоруссии, Литвы и Польши;

фамилии, как древних дворянских родов, так и родов нового, выслуженного дворянства, русского и иностранного происхождения утвержденные соответствующими указами по губерниям Белоруссии и Литвы.

Работая с русскими документами, авторам пришлось столкнуться с большим количеством искажений, допущенных русскими чиновниками, не знавших ни языка, ни традиций белорусской и польской шляхты. Для исследователей, которые захотят обратиться к документам по истории и генеалогии шляхты уже на русской почве, даются все варианты написания фамилий.

Перечень составлен по материалам Департамента Герольдии Правительствующего Сената (Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге) и Псковского Дворянского Депутатского Собрания (Государственный архив Псковской области).

**АБРАМОВИЧИ.** Определением Псков.Д.Д.С. от 30.07.1890 признан в правах потомственного дворянства начальник Лодзенской учебной Дирекции д.с.с. и кавалер ордена С.Владимира 3-й ст. Адриан Леонтьевич А. (из священнических детей, уроженец Гродненской губ.) с внесением с сыном Николаем и дочерью Марией в 3 часть родословной книги. Определение утверждено указом Прав.Сената от 29.11.1890 за № 7304. С 1856 по 1866 А.Л. Абрамович преподавал в Псковской духовной семинарии и был женат на псковской дворянке Ю.В.Смирновой [РГИА ф.1343 оп.16 д.179].

**АЛЕХНОВИЧИ.** Определением Псков.Д.Д.С. от 22.12.1864 внесены во 2 часть родословной книги вдова генерал-майора Ивана Филипповича А. (из дворян Могилевской губ.) псковская помещица Надежда Степановна, урожденная Вохина, с сыном Александром по

заслугам мужа и отца. Внесение утверждено указом Прав. Сената от 22.1.1865 за № 216 [ГАПО ф.110 оп.1 д.16].

**АННЕНКОВЫ.** Определением Псков. Д.Д.С. от 25.2.1915 Наталья А. внесена в 6 часть родословной книги на основании указа Прав.Сената от 29.1.1873 за № 450 данному по Минской губ. А. [ГАПО ф.110 оп.1 д.2].

**БАРТОШЕВИЧИ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**БАРТОШИ,** Б а р т а ш и, Б а р т о ш и. Сведения о роде будут даны в дополнении.

**БИЖЕИЧИ,** Б и ж е е в и ч и, Б и ж е е в и ч е в ы. Определением Псков. Д.Д.С. от 11.9.1856 внесен в 3 часть родословной книги с сыном Семеном торопецкий помещик отс. кол. сов. Михаил Семенович Б. Его отец, служивший в Государственном Совете по отделению военных дел, стат. сов. и кавалер ордена Св.Владимира 3-й ст. Семен Афанасьевич Б. в октябре 1811 был пожалован дипломом на дворянство и гербом (Общий Гербовник, 9 — 159). Внесение утверждено указом Прав.Сената от 18.12.1856 за № 191 [ГАПО ф.110 оп.1 д.62].

**БЛАЖЕИЧИ,** Б л а ж е е в и ч и, Б л а ж е е в и ч е в ы. На основании указа Прав.Сената от 6.10.1870 за № 10, утвердившего определение Минск. Д.Д.С. от 30.6.1870, Псковское Д.Д.С. определением от 26.11.1874 внесло Иоахима-Юлиуса Антоновича Б. в 1 часть родословной книги, а определением от 14.1.1876 сопричислило сына его Владислава Юлиусовича [ГАПО ф.110 оп.1 д.64].

**БОБАШИНСКИЕ,** Б а б а ш и н с к и е, Б а б а щ и н с к и е. Сведения о роде будут даны в дополнении.

**БОГДАНОВИЧИ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**БОГУСЛАВСКИЕ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**БОГУЦКИЕ,** Б о г у д с к и е. Определением Псков.Д.Д.С. в феврале 1834 недоросль Александр Фаддеевич Б. был признан как происходящий из дворян на основании копии определения Витебск.Д.Д.С. от 4.3.1788 о признании в правах древнего дворянства Фомы Францевича Б. с внесением его в 6 часть родословной книги. Из свидетельства 12 благородных лиц следовало, что недоросль Александр законный сын белорусского дворянина Фаддея Францевича-Станиславовича Б. Временное Присутствие Герольдии своим указом от 6.7.1835 за № 6809 определение не утвердило из-за недоказанности родства [ГАПО ф.110 оп.1 д.1263].

**БОГУШЕВИЧИ** герба "ГОЗДАВА". Род признан в правах древнего дворянства определением Вилен.Д.Д.С. от 5.5.1801 с внесением в 1 часть родословной книги. Иосиф Павлович Б., сопричисленный к роду определением Вилен.Д.Д.С. от 30.1.1841, еще в 1834 подавал прошение в Псков.Д.Д.С. о внесении его в Псковскую родословную книгу, как помещика Островского уезда Коровской во (или Вагоногово; сами Богушевичи стали

называть имение фольварком Вонисово), но постановлением от 8.12.1836 ему было отказано. Причины отказа в деле не видно [ГАПО ф.110 оп.1 д.69,1405а].

**БОГУШЕВИЧИ,** (Б о г у ш е в с к и е?). Определением Псков.Д.Д.С. от 24.7.1864 признан в правах дворянства с внесением в 3 часть родословной книги помещик Великолуцкого уезда (по купчей) стат.сов. Павел Стефанович Б. с семейством и утвержден Прав. Сенатом указом от 28.9.1864 за № 4435. Его младшим братьям была дана грамота от Полоцкого губернского предводителя дворянства о внесении рода Б. в 1 часть родословной книги определением от 16.5.1795 [ГАПО ф.110 оп.1 д.69].

**БОГУШЕВИЧИ,** Б о г у ш е в и ч е в ы. Определением Псков.Д.Д.С. от 19.8.1839 признаны в правах дворянства и внесены в 3 часть родословной книги вдова столоначальника питейного отделения Псков. Казенной палаты тит. сов. Алексея Матвеевича Б. (из дворян Себежского уезда) Авдотья Михайловна с сыном Александром. Утверждены указом Временного Присутствия Герольдии от 18.3.1843 за № 4340 [ГАПО ф.110 оп.1 д.69].

**БОГУШЕВСКИЕ.** Определением Псков.Д.Д.С. от 18.12.1861 внесен в 6 часть родословной книги на основании свидетельства Департамента Герольдии от 29.1.1837 за № 664 дворянин Минской губ. тит. сов. Казимир Антонович Б. Определением Псков.Д.Д.С. от 25.11.1870 сопричислена его жена Наталья Александровна, урожденная Назимова [ГАПО ф.110 оп.1 д.70].

**БОЖЕРЯНОВЫ.** Природный дворянин Новгородской губ., полковник (в последствии генерал-лейтенант) Александр Михайлович Б. был признан в дворянских правах по Виленской губ. указом Прав. Сената от 5.10.1871 за № 4242. Определением Псков.Д.Д.С. от 9.1.1901 с женой Екатериной Николаевной, урожденной Янушкевич, торопецкой помещицей, и детьми сопричислен к псковскому дворянству с внесением во 2 часть родословной книги [ГАПО ф.110 оп.1 д.72].

**БОСЯЦКИЕ,** Б о с е ц к и е герба "БОРЕЙКО". Гродненскому дворянину отс. кол. секр. Гилярию Антоновичу Б., на его прошение о внесении в Псков. родословную книгу с сыном Семеном, постановлением от 12.10.1864 было отказано за недостаточей документов (?). Им было представлено свидетельство Гроднен.Д.Д.С. о признании рода в правах древнего дворянства определением



Гэrb "Газдава"



Гэrb "Барэйка"

7.3.1817 и об утверждении указами и Временного Присутствия Герольдии от 30.11.1844 за № 6964 и от 17.9.1847 за № 3208, о сопричислении самого Гилярия Антоновича к роду определением 26.1.1836, аттестат выданный при отставке из Псков. Губ. Правления и свидетельство Псков. Духовной Консистории о рождении сына Семёна [ГАПО ф.110 оп.1 д.1211].

**БУЖИНСКИЕ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**ВАСИЛЕВИЧИ-ВЫРВИЧИ.**

Смотри *Вырвичи.*

**ВАСИЛЕВСКИЕ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**ВИЛЬЧЕВСКИЕ.** Род утверждён в древнем дворянстве по Виленской и Ковенской губерниям указом Прав. Сената от 7.5.1857 за № 2236. Определением Псков.Д.Д.С. от 13.2.1859 кол.секр. Петр-Людвик Петрович-Михайлович В. (Людвик Петрович) с сыном Петром-Антонием и братьями Гаспаром-Донатом, кол.секр. Иваном-Александром, Юлианом-Фомой детьми Петра-Михаила Людвиловича внесены в родословную книгу. Внесение утверждено указом Прав.Сената от 9.7.1859 за № 6188. За участие в "Польском мятеже" Пётр-Людвик В. осужден к 8-ми годам каторги и лишению всех прав, на основании указа Прав.Сената от 14.5.1865 за № 1726, определением Д.Д.С. от 26.5.1865 исключен из родословной книги. По силе Манифеста от 14.11.1894 снова внесен в родословную книгу с женой и детьми определением от 24.10.1900 и утверждён указом от 26.5.1901 [ГАПО ф.110 оп.1 дд.155, 160].

**ВНОРОВСКИЙ.** Старший секретарь Псковского Губернского Правления губ. секр. Франц-Игнатий-Донат Викентьевич В., признанный в древнем дворянстве указом Прав.Сената от 17.1.1848 за № 369 по Витебской губ., определением Псков.Д.Д.С. от 30.7.1848 с женой и детьми, как помещик Островского уезда (по купчей), внесен в 6 часть родословной книги и утверждён указом Прав.Сената от 27.2.1849 за № 794 [ГАПО ф.110 оп.1 д.173].

**ВОЕВОДСКИЕ.** Определением Псков.Д.Д.С. от 21.2.1880, на основании указа Прав. Сената от 18.4.1849 за № 1524 об утверждении рода В. в древнем дворянстве по Ковенской губ., внесен в Псков. родословную книгу ковенский дворянин Казимир-Иван Иванович В. с детьми [ГАПО ф.110 оп.1 д.174].

**ВОЙНА-КУРИНСКИЕ,** В о й н о - К у р и н с к и е, В о й н о к у р и н с к и е. Сведения о роде будут даны в дополнении.

Уволенный от службы квартальный на-

дзиратель г. Торопца отст. прапорщик Арсений Никифорович В., из дворян белорусских, с сыном Михаилом и женой Верой Герасимовной, помещицей сельца Русаново Торопецкого у., определением Псков.Д.Д.С. от 19.5.1872 внесен во 2 часть родословной книги. Указом Прав.Сената от 4.7.1872 за № 2121 определение было утверждено [ГАПО ф.110 оп.1 д.175].

**ВОЛОДКЕВИЧИ.** Помощник Опочецкого окружного начальника палаты Гос. Имуществ кол.рег. Казимир Осипович В., на основании указа Прав. Сената от 17.11.1839 за № 12161, утвердившего определение Вилен. Д.Д.С. 1821 г. о признании в правах дворянства с внесением в 1 часть родословной книги рода В. (и Казимира-Семплиция Иосифовича в том числе), Псков.Д.Д.С. определением от 12.10.1850 сопричислило к псковскому дворянству с внесением в 1 часть родословной книги [ГАПО ф.110 оп.1 д.181].

**ВОЛОДЗЬКО.** Указом Временного Присутствия Герольдии от 7.6.1844 за № 9487 утверждён в правах древнего дворянства по Минской губ. Викентий Игнатьевич В. с потомством определением Псков.Д.Д.С. от 9.8.1857 внесен в 6 часть родословной книги. Внесение утверждено указом Прав. Сената от 16.3.1858 за № 2106 [ГАПО ф.110 оп.1 д.179].

**ВРОЧЕНСКИЙ,** В р о ч и н с к и й. Сопричисленный к роду определением Витебск.Д.Д.С. от 21.6.1865, великолукский помещик Николай Бонифатьевич В. в сентябре 1890 подал прошение в Псков. Д.Д.С. о внесении его в родословную книгу. Определением оногo от 4.9.1890 решено: дело оставить до предъявления копии указа Времен. Присутствия Герольдии от 28.1.1841 за № 1287 об утверждении рода в правах дворянства [ГАПО ф.110 оп.1 д.187].

**ВЫРВИЧИ,** В а с и л е в и ч и - В ы р в и ч и герба "СЫРОКОМЛЯ". Определением Псков.Д.Д.С. от 28.3.1897 псковский провизор Станислав Антонович В. был внесен в 6 часть родословной книги на основании указа Прав.Сената от 30.4.1854 за № 2841 данному Могилевскому Д.Д.С. В 1898 Прав.Сенат отказал в утверждении (из дела не видно принадлежности просителя к роду В.—В.). После продолжительной переписки и предоставления исчерпывающих документов Прав.Сенат указом от 3.3.1905 за № 1394 признал С.А.Вырвича принадлежащим к роду Василевичей-



Гэrb "Сыракомля"

Вырвичей [ГАПО ф.110 оп.1 д.1292; РГИА ф.1343 оп.18 д.4801, оп.35 д.5026].

**ВЫРЖИКОВСКИЕ.** Отставной подполковник и кавалер ордена св.Владимира 4-й ст. с бантом, дворянин Люблинской губ. Лукаш-Яков (Лука Иванович) В. определением Псков.Д.Д.С. признан в правах дворянства по ордену, с внесением его с семейством в 3 часть родословной книги. Утверждение состоялось указом Прав.Сената от 12.10.1833 за № 3872 [ГАПО ф.110 оп.1 дд.189,582].

**ГАЙЖЕВСКИЕ.** Не служащий помещик Великолуцкого у. Гавриил Васильевич Г. с семейством определением Псков.Д.Д.С. от 4.8.1844 внесен в 6 часть родословной книги, и утвержден Прав.Сенатом указом от 29.11.1854 за № 9993. В деле нет упоминания о его происхождении и об основании внесения в 6 часть. В январе 1856 Г.В.Гайжевский вступил в Ополчение Витебской губ. [ГАПО ф.110 оп.1 д.192].

**ГАЛЕЦКИЕ.** Островский помещик, подполковник Иркутского пехотного полка (квартировал в Пскове) Евгений Людвигович Г., из дворян Люблинской губ., определением Псков. Д.Д.С. от 13.11.1873 признан в правах дворянства и внесен во 2 часть родословной книги. Утверждение последовало указом Прав.Сената от 10.12.1873 за № 4424 [ГАПО ф.110 оп.1 д.198].

**ГАЛИНОВСКИЕ.** Определением Псков.Д.Д.С. внесен в родословную книгу стат.сов. Николай Иосафатович Г., утвержденный в правах древнего дворянства указом Прав.Сената от 3.5.1856 за № 2709 по Тверской губ. Внесение же его в Тверскую родословную книгу последовало на основании утверждения его отца Иоанна-Иозефата Станиславовича Г. в правах древнего дворянства по Минской губ. указом Временного Присутствия Герольдии от 15.11.1844. За Николаем Иосафатовичем Г. в Великолуцком у. состояло приобретенной 2000 десятин земли [ГАПО ф.110 оп.1 д.199].

**ГЛАСКО.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**ГЛАУБИЧИ, Г л а у б и ч е в ы.** Предъявившего грамоту Витебск.Д.Д.С. от 6.11.1811 о признании рода в дворянском достоинстве чиновника 12-го класса Адама Карловича Г. с сыновьями Псков.Д.Д.С. внесло его в 6 часть родословной книги. Времен. Присутствие Герольдии указом от 31.7.1840 за № 2935 потребовало перенести род Г. в 3 часть, так как не были предъявлены документы, на основании которых Витебск.Д.Д.С. вынесло свое определение. В 1850 подполковник Александр Адамович Г. запрашивал Витебск.Д.Д.С. о документах рода, но дело кончилось ничем [ГАПО ф.110 оп.1 д.216].

**ГОЛЕЕВСКИЕ, Г а л и е в с к и е, Г а л е е в с к и е.** Псков.Д.Д.С. определением от 10.3.1853 внесло в 1 часть родосл. книги братьев Августа-Генриха, Карла и Александра Михайловичей фон Голеевских

по владению родовым именем в Псков.губ. на основании свидетельства Минск. Д.Д.С. от 27.10.1832 за № 4352 (род был признан определением от 20.7.1804 и утвержден в 1832 в древнем дворянстве). Определение Псковского Д.Д.С. утверждено указом Прав. Сената от 15.3.1855 за № 2354 [ГАПО ф.110 оп.1 д.224].

**ГОРСКИЕ.** Определением от 24.9.1890 внесен в Псковскую родословную книгу Константин-Игнатий Венедиктович Г. с сыном в 1 часть на основании указа Прав.Сената от 2.9.1855 за № 7110 по Виленской губ. [ГАПО ф.110 оп.1 д.237].

**ГРУДЗИНСКИЕ.** Чиновник особых поручений при Псков. губернаторе губ. секр. Иосиф-Иван Александрович Г. определением Псков.Д.Д.С. от 15.9.1852 внесен в 1 часть родословной книги на основании указа Времен. Присутствия Герольдии от 16.6.1842 за № 11887, данному по Могилевск.губ. [ГАПО ф.110 оп.1 д.248].

**ДАЙТУМ – ЧУМЫ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.


**ДАШКЕВИЧИ.** Дворянин Ковенской губ. Карл Андреевич Д. в 1866 подал прошение о внесении в 1 часть родословной книги Псков.губ. по владению в Великолуцком у. именем (по купчей от г-жи Васильевой) и предъявил указ Временного Присутствия Герольдии от 27.1.1844 за № 2016 по Виленской губ. Запрошенное Ковенское Д.Д.С. ответило, что Карл Андреевич Д. не значится среди дворян Ковенской губ. В 1875 дело было сдано в архив.

Определением 17.5.1910 Псков.Д.Д.С. внесло в родословную книгу в 1 часть великолуцкого помещика Антония Александровича-Карловича Д. на основании определения Прав.Сената от 19.9.1902 [ГАПО ф.110 оп.1 д.254].

**ДЗИЧКАНЦЫ.** Д з и ч к а н ц е в ы, Д з и ч к а н ы, Д з и ч к а н о в ы, Д з и ч к а н ц о в ы. Отст. артил. полковник и кавалер Ксаверий Андреевич Д. определением Псков.Д.Д.С. от 5.1.1835, с женой Евдокией Петровной, урожденной Сумороцкой, островской помещицей, определением от 13.12.1843, внесены в 3 часть родословной книги и утверждены в правах дворянства по ордену указом Временного Присутствия Герольдии от 31.10.1845 за № 7305. В прошении своем Ксаверий Андреевич Д. указал, что он происходит из древних дворян Минской губ., но документов доказывающих это на руках не имеет [ГАПО ф.110 оп.1 дд.271,272].

**ДОЛЬСКИЕ – МИХАЛКЕВИЧИ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**ЖЕЛЬВЕТРЫ, Жильветры** герба "ГРИМАЛА". На основании указа Временного Присутствия Герольдии от 7.11.1847 за № 1163 по Виленской губ. Владислав-Григорий Гаспарович-Игнатъевич Ж. определением Псков.Д.Д.С. от 26.5.1861 был внесен в 6 часть родословной книги. Его сын Виктор Владиславович Ж. за выбытием из подданства России, по Высочайшему соизволению данному



Гэrb "Гжымала"

30.5.1885, определением Псков.Д.Д.С. от 30.7.1885 исключен из состава псковского дворянства [ГАПО ф.110 оп.1 д.2 часть 1; РГИА ф.1343 оп.21 дд.1836,1837].

**ЖИТКЕВИЧИ.** Сведения о роде будут даны в дополнении.

**ЖУТОВСКИЕ.** Определением Псковского Д.Д.С. от 30.6.1842 чиновник Псков. палаты Гос.Имуществ кол. асс. Антон Иванович Ж., из дворян, римско-католического вероисповедания, признан в правах дворянства и внесен в 3 часть родословной книги. Внесение утверждено указом Временного Присутствия Герольдии от 5.8.1844 за № 13856 [РГИА ф.1343 оп.21 д.2553].

*Працяг будзе.*

#### ТЛУМАЧЭНЬНЕ ГЭНЕАЛЯГІЧНЫХ ЗНАКАУ

- \* — нараджэньне
- = — хрост
- ∞ — шлюб
- + — сьмерць
- к. — каля
- > — пасья
- ≥ — пасья ці ў ...
- < — раней
- ≤ — раней ці ў ...

## МАЛЫ ГЭРБОУНІК БЕЛАРУСКАЕ ШЛЯХТЫ

### КАРАБУТ-ДАШКЕВІЧЫ ГЭРБУ "КАРЫБУТ"

(Дашковічы, Карыбут-Дашкевічы, Карыбуты на Дашках Дашковічы)

**Міхал** атрымаў у 1450 ад Вял. кн. Казімера магнасьць Дашкі. Вял. кн. Аляксандар у 1502 пацьвердзіў ягоным сынам Івашку й Сеньку Міхайлавічам на Дашках Дашковічам наданае.

**Клімунт Сеньковіч** Карыбут-Дашковіч ці Сьвіліпіцкі-Дашковіч, унук Івашкі, падчашы Ашменскі (1599).

**Марок Клімунтавіч** Карыбут-Дашковіч-Сьвіліпіцкі, ротмістар панцырнай харугвы (1615,1620).

**Марцін**, ротмістар (1737), паручык (1738).

**Якуб**, падчашы Наваградзкі (1760).

**Казімер**, дваранін ЯКМ (1762).

**Ежы**, падчашы Наваградзкі (1791).

**Эляш**, падстолі Браслаўскі (1780.11.3 прывілей Вял. кн. Станіслава — Аўгуста).


**Міхал**, крайчы Смаленскі (1792).

**Валяр'ян** (\* 1842, + к. 1896), тайны радца, сябра Рады Дзяржаўнага кантролю, кавалер ордэнаў Сьв.Станіслава 2-й і 1-й ст., Сьв.Ганны 2-й ст., Сьв.Уладзімера 3-й ст.

**Казімер** (≈ 1850.3.27), калезскі радца, кавалер ордэнаў Сьв.Ганны 3-й ст. і Сьв. Станіслава 2-й ст.

*НА РБ. — ф.319, воп.2, спр.870-873: Дела о дворянстве рода Дашкевичей.*

*Уладзіслаў Вяроўкін-Шэлюта*



Гэrb "Карыбут"

## ДАШКЕВІЧЫ ГЭРБУ "ЛЯЛІВА"



Гэrb "Ляліва"

Яшчэ адзін род спачатку ўжываў гэrb "Ляліва", потым яны перайшлі да "Карыбута" (быў гэrbам князёў Вішнявецкіх), што давала магчымаць некаторым прадстаўнікам Д. казаць пра сваё княскае паходжаньне. У 18 ст. адзін з самых уплывовых родаў Горадзенскага пав., частка яго перасялілася на Валынь і ў Галіцыю.

Л ю д в і к-К а з і м е р, канюшы Горадзенскі (да 1769), суддзя гродзкі Горадзенскі (1766, 1769), падстароста Горадзенскі (1766, 1783).

С т а н і с л а ў, лоўчы Горадзенскі (1765), суддзя гродзкі Горадзенскі (1770).

Т э а д о р (Тэадозы, Тэадозы-Багдан), лоўчы Браслаўскі (1766).

І г н а ц ы (+ к.1797) пераняў урад Горадзенскага канюшага ад бацькі (1769.2.22 прывілей Вял. кн. Станіслава-Аўгуста), мечнік Горадзенскі (1772.12.11 прывілей Вял. кн. Станіслава-Аўгуста), падчасы Горадзенскі (1780), суддзя гродзкі Менскі (1786.4.25 прывілей Вял. кн. Станіслава-Аўгуста), кашталян Мсьціслаўскі (1791.6.07 прывілей Вял. кн. Станіслава-Аўгуста). У Расейскай імперыі Рэчаісны стацкі радца, старшыня Горадзенскай Палаты й Галоўнага суда 2 дэпартаменту Менскай губ., потым старшыня Менскай крымінальнай і цывільнай Палаты. Кавалер ордэна Сьв. Станіслава ў Рэчы паспалітай.

Ю з э ф, харужы Літоўскі, падстолі горадзенскі (1783.10.30 прывілей Вял. кн. Станіслава-Аўгуста).

А л я к с а н д а р, скарбнік Галіцкі (1766).

А н т о н і, палкоўнік Каронных войскаў.

Людвік (≈ 1778.6.25), тытулярны радца.

Стэфан (\* 1782.11.08), маршалак Бабруйскі (1820).

НА РБ. — Ф.319, воп.2, спр.860: Дело о дворянстве рода Дашкевичей; Boniecki A. Herbarz Polski. — W-wa, 1901. Т. IV.

Уладзіслаў Вяроўкін-Шэлюта

## ПАРА-ЛЕВАНОВІЧЫ ГЭРБУ "РАГАЛЯ"


Род мяшчанскага паходжання, з Магілёва. У сяр. 17 ст. жыў Базыль Левановіч, бурмістар Магілёўскі, братчык магілёўскага Богаяўленскага брацтва. У "Кроніке Магілёва" ў гэты час згадваецца бурмістар Іосіф Іванавіч Пара (Пора). Невядома ў якіх сваяцкіх дачыненнях знаходзіліся гэтыя людзі, але запіскі ігумена Арэста згадваюць Іосіфа Пара-Левановіча.

Лічыцца, што шляхецтва атрымаў Базыль "за абарону Айчыны", дакладней за зьнішчэньне маскоўскага гарнізону, што адбылося 2.2. 1661, пад час акупацыі Магілёва. Гэта не зусім дакладна, пра выкліканьня гэтым наблітацыі нідзе не згадваецца. Аднак ведамы прывілей Магілёву, якраз гэтае падзеі ад 9.6.1661, паводле якога магілёўскія мяшчане атрымлівалі права набываць зямельныя ўладанні. Чым і скарысталіся некаторыя роды, не парываючы сваёй сувязі з горадам.

Сын Базыля — Трафім, бурмістар, ягоныя сыны Іван ды Юры, войт, у якога Грыгор, бурмістар, Андрэй, Пётр і Фёдар, лаўнік.

У 18 і 19 ст. прадстаўнікі роду рассяліліся па Магілёўшчыне, дзе валодалі невялікімі маёнткамі. Адзін з нашчадкаў Базыля ў шостым калене калежскі асэсар Самуйла Пятровіч Пара-Левановіч валодаў 11 сялянамі ў в. Цішоўка ля Магілёва і быў прызнаны за шляхціча ў канцы 18 ст. ў Расейскай Імперыі. Шмат рэпрэзэнтантаў роду знаходзілася на грамадзянскай службе за расейскім часам, яны займалі невялікія пасады ў павятовых і заштатных гарадох (Гомель, Копысь, Чавусы, Мсьціслаў).


Пара-Левановічы зацьверджаны ў дваранстве Расейскай Імперыі з аднясьнем да 6-й часткі радаводных кнігаў (старажытнае дваранства) і 3-й часткі (выслужанае дваранства на грамадзянскай службе).



Гэrb "Рагалья"

Зьміцер Яцкевіч

## ФРАНКОУСКІЯ ГЭРБУ "МЭНК"



Гэrb "Мэнк"

Прозьвішча паходзіць ад назваў сёлаў Франкі-Хросьцелі й Франкі-Пяскі, што знаходзіліся ў Бельскай зямле (Падляшша). Тамака гэты род карыстаўся гэrbам "Сьлепаўрон" (згодна з Мілеўскім) ці "Прус I-ы" (згодна з Банецкім) і вядомы з 16 ст.

На пачатку 18 ст., напэўна, падчасы Бельскі Міхал-Станіслаў з Франкаў-Пяскаў Франкоўскі перасяліўся ў ВКЛ (Падляшскае ваяводзтва з 1569 у складзе Кароны Польскай). Валодаў маёнткамі Янкішкі (1714) і Сутаровічы (1724) у Браслаўскім пав. З жонкаю Ганнаю Фрайтак меў сыноў — Караля, Ежы і Уладзіслава.

Караль, харужы Каралеўскага рэгіменту (1753), арандаваў маёнтак Горнае Заляддзе ў Ашмянскім пав. Сыны Караля — Ян, харужы войск ВКЛ (1784), штабс-капітан і адютант у рэгіменце С. Жэвускага (1792), Дамінік, харужы войск ВКЛ (1789) і Якуб.

У 19 ст. Франкоўскія шырока рассяліліся па Беларусі й за яе межамі, паступова зьбяднелі й займаліся арандатарствам. У гісторыю ўвайшоў хіба адзін Уладзіслаў, сын Міхала-Даната, удзельнік паўстання 1863.

27.12.1802 пастановаю Менскага Дваранскага Дэпутацкага Сходу род Франкоўскіх быў прызнаны за старажытную шляхту, што пацьвердзіў указ Сената ад 22.02.1839 з аднясеннем да 6-й часткі радаводных кнігаў.

НА РБ. — Ф.319, воп.2, спр.3369: Дело о дворянстве рода Франковских. НА РБ. — Ф.1430, воп.1, спр.52321: Следственное дело об участниках восстания 1863 г. А.Шоумане и В.Франковском. Каріца Milewski I. Herbarz. (Dopelnienie Niesieckiego). — Krakow, 1870. — S. 100-102; Boniecki A. Herbarz Polski. — W-wa, 1909. — T.V. — S. 307-309.

Сяргей Рыбчонок

## РЭЦЭНЗІІ

*Lesniewski S. Poczet hetmanow polskich i litewkich. XVIII wiek. — Warszawa, 1992. — 264 s.*

Манаграфія на багатым матар'яле разнастайных крыніцаў рэпрэзэнтуюе цікавае палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў праз вывучэньне біяграфій яе знакамітых дзеячоў. Гэта працяг тэмы акрэсьленай у папярэдняй працы з анялагічнаю назваю, толькі за 16 і 17 ст.

У новым даследваньні разглядаецца жыццё адзінаццаці гэтманаў каронных і літоўскіх, дзейнасьць якіх прыпадае на віруючае 18 ст. Гэта час Паўночнае вайны, барацьбы за трон у 1733 — 35 г., Барскае канфэдэрацыі, час заняпаду й анэксіі Рэчы Паспалітай.

З 17-і літоўскіх гэтманаў 18 ст. (8-і вялікіх і 9-і польных) аўтар палічыў найлепшым разглядзець жыццё і дзейнасьць толькі 5-і, гэта — Людвік Пацей, Станіслаў Дэнгоф, Міхал-Казімер Радзівіл "Рыбанька", Міхал-Казімер Агінскі і Шыман Касакоўскі.

Аўтар апісвае ня столькі вайсковыя ці палітычныя праявы дзейнасьці гэтманаў, колькі, грунтуючыся на ўспамінах сучаснікаў, піша пра іх уласнае жыццё. Пачуцьці, сям'я, маёнткі спачатку, і толькі потым усё астатняе — вось што цікавіць аўтара й на што ён зьвертае ўвагу. Каб дакладней уявіць іхнае мейсца й ролю ў вышэйшых колах грамадства даюцца даволі падрабязныя гэнеалгічныя звесткі.

Людвік Пацей і Станіслаў Дэнгоф, вялікі і польны гэтманы літоўскія часоў Паўночнае вайны, і іх барацьба паміж сабою, за ці супроць Аўгуста II, Станіслава Ляшчынскага, Пятра I — што імі кіравала? Наўрацьці імкненьне да магутнасьці сваёй дзяржавы, якую яны нават уяўлялі сабе па рознаму, у залежнасьці ад чарговых інтарэсаў. І вынік гэтага — к сяр. 18 ст. адбываецца заняпад гэтманства. "Гэтман бяз войска" — гэтак называлі Радзівіла "Рыбаньку". Як піша аўтар, ужо далёка не галоўнае дэкларацыі манархаў, усё большую ролю набываюць "таямнічыя інтрыгі прыдворных пакояў".

Як далёка яны здолелі зайсьці бачна зь дзейнасьці Шымана Касакоўскага, які атрымаў урад вялікага гэтмана літоўскага шляхам адкрытае здрады. Гэнерал-лейтэнант расейскага войска, ён удзельнічае ў Таргавіцкай канфэдэрацыі і ліквідуе адну з апошніх спробаў урагаваньня Рэчы Паспалітай праз Канстытуцыю 3 траўня 1791. Магчыма, ён марыў пра незалежнасьць Вялікага княства Літоўскага, але, як паказала гісторыя, йшоў вельмі ўжо пакручыстым шляхам.

Чытаючы кнігу, на нейкі момант забываеш, што гэта праца пра канфэдэратыўную Рэч Паспалітую Абодвух Народаў. Польскі гісторык Лясьнеўскі апісвае мінулае сваёй Радзімы. Ацэньваючы аўтаномны стан Вялікага княства Літоўскага, аўтар піша пра праявы сепаратызму, спробах стварыць сваю ўласную Рэч Паспалітую Літоўскую. Пад час заняпаду гаспадарства, быць можа, выратаваць яго маглі рашучыя крокі да цэнтралізацыі, узмацнення вярхоўнае ўлады, гэта не было зроблена і погляд аўтара зразумелы. Але вельмі ўжо проста бачыць галоўную прычыну ў сепаратызме некаторых "абласьцеў" Рэчы Паспалітай.

*Андрэй Самусік*

### СЬПІС СКАРАЧЭНЬНЯУ

АВАК — Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссией.

АСЗР — Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси.

БелСЭ — Беларуская савецкая энцыклапедыя.

ВОИДР — Временник московского Императорского Общества истории и древностей российских.

ГАПО — Государственный архив Псковской области.

Д.Д.С. — Дворянское Депутатское Собрание.

д.с.с. — действительный статский советник.

кол. асс. — коллежский ассесор.

кол. секр. — коллежский секретарь.

кол. сов. — коллежский советник.

НА РБ — Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.

отс. — отставной.

Прав. Сенат — Правительствующий Сенат.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.

РГИА — Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге.

РИБ — Русская Историческая библиотека.

САИ — Сборник Археологического института.

СЗО РГО — Северо-Западное отделение Русского Географического общества.

стат. сов. — статский советник.

тит. сов. — титулярный советник.

ЧОИДР — Чтения в Московском Обществе истории и древностей российских.

Сім. — Сім. Кавалеўскае Міласьці.

## АБ'ЯВЫ

### АССОЦИАЦИЯ ГЕНЕАЛОГОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Создана 27 октября 1991 г. Устав зарегистрирован 4 января 1992г.

Высший орган — ежегодное Общее собрание.

Адрес: 614600, г. Пермь, ГСП, ул. Куйбышева, 14,  
областная организация общества "Знание".

Телефон 34-06-77.

Адрес для писем: 614094, г. Пермь-94, а/я 5411.

Президент Ассоциации — Александр Николаевич ОНУЧИН.

### ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕАЛОГОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Цель Ассоциации — объединение любителей генеалогии, других граждан, ведущих самостоятельные исследования по истории и генеалогии отдельных родов, для всемерного удовлетворения их любительских и законных интересов в области генеалогии, исследовательской деятельности, сборе, обмене и распространении соответствующих материалов и информации.

Основными задачами Ассоциации являются:

- объединение и координация трудов генеалогов-любителей;
- распространение исторических и генеалогических знаний, повышение источниковой культуры общества, а на основе этого воспитание глубокого уважения к истории России, истории своей малой родины и фамилии;
- оказание помощи генеалогам-любителям в повышении научного уровня их трудов, в составлении родословных, в формировании и хранении домашних архивов и фамильных реликвий. Оказание на договорных началах этих же услуг населению;
- выявление, публикация и хранение источников по российской генеалогии;
- развитие теоретической базы отечественной генеалогии;
- участие в процессе совершенствования и развития государственной архивной службы;
- расширение культурных связей с российским зарубежьем, иностранными обществами (союзами) генеалогов.

### ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ

Членами Ассоциации могут быть любители генеалогии, другие граждане, ведущие самостоятельные историко-родословные изыскания, признающие Устав Ассоциации и уплачивающие членские взносы.

Прием в члены Ассоциации производится в индивидуальном порядке на основании личного заявления на имя президента и после уплаты членского взноса.

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество; число, месяц и год рождения; образование и специальность, ученую степень или звание; область родословных интересов; место работы (учебы) и занимаемую должность; рабочий и домашний телефон, почтовый адрес.

## ПАПРАУКА

У папярэднім нумары часапіса бязь ведама аўтара быў зроблены подпіс пад ілюстрацыяй (с.20). Замест "Бітва ліцьвінаў з крымчакамі. Гравюра XVI ст." трэба чытаць "Бітва ліцьвінаў з крымскімі татарамі. Гравюра XVI ст."

### Шаноўнае панства!

Прапануем вашае ўвазе падрыхтаваную да друку кнігу:

*"Войска ВКЛ ад Сасаў да Касьцюшкі. 1765-1794".*

Багатая на фактычны матар'ял кніга зьмяшчае больш за 30 каляровых выяваў вайсковага мундуру таго часу. Акрамя таго, Вы знойдзеце на старонках гэтага выданьня й значную колькасць графічных рэканструкцыяў зброі й вайсковага рыштунку войска Вялікага княства Літоўскага.

Кніга пабачыць сьвет ў канцы красавіка гэтага году.

*Тым, хто жадае набыць гэтае выданьне, прапануем звярнуцца на адрэсу:*

Беларусь 220 040,

Менск, вул. Някрасава, 35-1-68. Тэл. 310-956.

## ПРА АУТАРАУ

*Уладзіслаў Вяроўкін-Шэлюта*, студэнт завочнага аддзяленьня гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта, працуе рэдактарам рэдакцыі гісторыі Беларусі выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя". Сябра Найвышэйшае Рады й Суддзя выводны ЗБШ. Займаецца гісторыяй шляхецкага стану ВКЛ, гэнеалёгіяй і гэральдыкай.

*Андрэй А. Міхайлаў*, скончыў у 1989 Пскоўскі педінстытут, асьпірант Санкт-Пецярбургскага філіяла Інстытута гісторыі Расейскай АН. Даследуе гісторыю ваенна-вучэбных устаноў, розныя асьпекты ваеннай гісторыі Расеі.

*Сяргей Рыбчонак*, скончыў у 1990 гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта, працуе галоўным архівістам у Нацыянальным архіве Беларусі. Саіскальнік у асьпірантуры Белдзяржуніверсітэта. Займаецца гэнеалёгіяй.

*Андрэй Самусік*, студэнт гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Займаецца праблемамі вышэйшай адукацыі на беларускіх землях у 19 ст.

*Андрэй А. Шумкоў*, мае мастацкую адукацыю, гэнеалёг-аматар. Займаецца гісторыяй і гэнеалёгіяй Пскоўскае шляхты.

*Зьміцер Яцкевіч*, скончыў у 1990 гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта, працуе вядучым навуковым супрацоўнікам у Нацыянальным архіве Беларусі. Саіскальнік у асьпірантуры Белдзяржуніверсітэта. Займаецца гісторыяй Магілёва, гэральдыкай і сфрагістыкай.

**Hodnaść (Dignity)**  
magazine  
Edition Association  
of Belarusan nobility

**Contents**

**History of nobility.**

*S. Rybčonak.* Lodges of Mensk  
in first quarter of 19 century  
(Sketch of history of freema-  
sonry movement in Belarus) ... 3

**History of stocks.**

*U. Viaroŭkin-Seluta.* Vasil  
Ciapinski and Słuška-Ciapin-  
ski's stock in 16 century ..... 15

**Lists of nobility.**

*A.A. Mihailov, A.A. Shumkov.*  
Belarusan-lithuanian and Polish  
nobility in family register of  
Pskov province Russian  
empire ..... 22

**The small family register of  
Belarusan nobility.**

*U. Viaroŭkin-Seluta.*  
The Karybut-Daškevič's  
stock of arms "Karybut" ..... 31

*U. Viaroŭkin-Seluta.*  
The Daškevič's stock  
of arms "Laliva" ..... 32

*Ž. Iackevič.* The Para-  
Levanovič's stock of arms  
"Rahala" ..... 33

*S. Rybčonak.* The Frankoŭ-  
ski's stock of arms "Menk" ..... 34

**Rewiews** ..... 35

**Advertisements** ..... 37

..... 39

**Годнасьць**  
(Достойнство)  
Издание Союза  
Белорусских Дворян

**Содержание**

**История сословия.**

*Рыбченок С.* Минские ложи в  
1-й четверти 19 века (Очерк из  
истории масонского движения в  
Белоруссии) ..... 3

**История родов.**

Верёвкин-Шелюто В. Василь  
Тяпинский и род Слушко-  
Тяпинских в 16 веке ..... 15

**Шляхетские списки.**

*Михайлов А.А., Шумков А.А.*  
Белорусско-литовские и  
польские дворяне в  
родословной книге  
Псковской губернии ..... 22

**Малый гербовник белорусской  
шляхты.**

*Верёвкин-Шелюто В.*  
Корибут-Дашкевичи  
герба "Корибут" ..... 31

*Верёвкин-Шелюто В.*  
Дашкевичи герба "Лелива" ... 32

*Яцкевич Д.*  
Пора-Леоновичи герба  
"Рогаля" ..... 33

*Рыбченок С.*  
Франковские герба  
"Мэнк" ..... 34

**Рецензии** ..... 35

**Объявления** ..... 37

..... 39